

**Валерій Голубеў (Менск)**

*кандыдат гістарычных навук, ст. навуковы супрацоўнік*

*Інстытута гісторыі НАН Беларусі*

### **Эканамічная гісторыя Беларусі: проблемы перыядызацыі**

Адсутнасць у беларускай гістарыяграфіі агульнапрынятай перыядызацыі гісторыі Беларусі (і яе асобных частак) выклікала неабходнасць склікання нашай канферэнцыі. Складася так, што пра гісторыю нашай краіны найперш пачалі пісаць прадстаўнікі гістарычных школаў тых дзяржаваў, у склад якіх Беларусь у той ці іншы час уваходзіла. Натуральна, што як апісанне саміх гістарычных падзеяў і працэсаў, якія адбываліся на беларускіх землях, так і вызначэнне часу, калі яны праходзілі, ці працягласці іх развіцця, глумачэнне таго, чаму ўвогуле было так ці інакш, заўсёды рабілася праз асвятленне гісторыі пануючай дзяржавы. Найбольш яркім прыкладам таму з'яўляецца як расейская, так і савецкая гістарыяграфія. Натуральна, з улікам таго шляху, які прыйшла нашая краіна і яе гістарычная навука, наякі-небудзь свой, беларускі падыход цяжка было і разлічваць.

Разумеючы, што любая стандартызацыя ці аднатыпнасць, любая спроба вызначыць, напрыклад, адзінага і нязменнага часавага рамкі даследавання гісторыі могуць прынесці больш шкоды, чым карысці, выказываемся не за прыняцце нейкай своеасаблівай і адзінай для ўсіх гісторыкаў перыядызацыі гісторыі Беларусі, а за супольную, узгодненую выпрашоўку і ўжыванне навуковых падыходаў нацыянальных гісторыкаў не толькі да вывучэння, асвятлення і выкладання гісторыі нашай краіны і народу, але і да вызначэння яе перыядызацыі.

На наш погляд, гэтых да перыядызацыі гісторыі Беларусі ўвогуле і эканамічнай гісторыі, як яе часткі, да сённяшняга дня ў многім працягваюць грунтавацца не на сацыяльна-эканамічных і палітычных рэаліях нашага мінулага, а на сацтарэльных паствулатах, згодна з якімі Беларусь не мела сапраўднай уласнай гісторыі, а існавала толькі ў рэчышчы тых падзеяў, якія адбываліся ў суседніх краінах. Да сённяшняга дня ў нашай краіне маєм выданні, дзе гісторыя беларусаў разглядаецца зусім не з пункту гледжання беларускага этнасу і беларускай дзяржавы. Такі падыход сфармаваўся даўно і стаўся як быццам традыцыяй, працягваючы грунтавацца на старых партыйна-камуністычных прынцыпах, заснаваных не на аб'ектыўнасці і гістарычнасці, а на імкненні “правільна”, з пункту гледжання замоўцы, “асвятліц” тыя ці іншыя падзеі нашай гісторыі.

Выразнавідаць, што ў перыядызацыі гісторыі Беларусі, з аднаго боку, працягвае панаваць у некалькі падфарбованым выглядзе марксісцка-ленінская канцепцыя грамадска-эканамічных фармациі (першбытнаабшчынны, рабаўладальніцкай, феадальнай, капиталістычнай, сацыялістычнай). Праўда, замест ”са-

цыялізму” цяпера звычайна пазначаюцца толькі даты (напрыклад, “Эканоміка Беларусі ў 1950 – 1960-я гады” і г.д.). З другога боку, паралельна з вышэйгаданым усё больш становіцца распаўсюджанай перыядызацыя, заснаваная на прынцыпе “знаходжання” Беларусі ў складзе іншых дзяржаўных фармаванняў.

Разглядаючы працы па гісторыі Беларусі, у тым ліку абагульняючыя, якія выйшлі за апошняе дзесяцігоддзе, міжволі звяртаеш увагу на тое, што нягледзечы на новыя матэрыялы, якія дастатковая шырокая ўводзіцца ў науку вялікім колом, нягледзячы на новыя падыходы да асвялення многіх пытанняў гісторыі Беларусі, яе перыядызацыя ў большасці выпадкаў застаецца па-ранейшаму “савецкай”. Сказанае не спроба кагосьці пакрытыкаваць ці запалітываваць праблему. Гэта простая канстатацыя таго, што адбываецца. Разам з тым, ёсьць і тлумачэнне, чаму так адбываецца. Усе работы, якія выходзілі раней інакш і выйсці не маглі, як толькі з руска-савецкай перыядызацыяй. Гэта стала традыцыяй, а любыя змены ідуць вельмі цяжка. Здаецца, прасцей было б распрацаваць новую перыядызацыю “з ліста”, чым спрабаваць унесці змены ў туго, якая ўсталявалася.

Нават у шасцітомнай гісторыі Беларусі, падрыхтаванай групай супрацоўнікаў Інстытута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі няма адзінага падыходу да перыядызацыі. Так, у першым томе, дзярэзглядзеца гісторыя Беларусі “ад першапачатковага засялення да сярэдзіны 13 ст.”<sup>1</sup>, ўжываецца перыядызацыя, заснаваная на “працягласці часу” за які адбыліся тыя ці іншыя падзеі і з’явы, разам з гэтым адзначаецца, што “грамадства ранняга сярэднявечча харектарызуеца як шматукладнае, дзе сусідавалі тры эканамічныя ўклады – першы бытнаабшчыны, рабаўладальніцкі (на ўзоруні хатняга рабства) і феадальны”<sup>2</sup>. Такі комплексны падыход, на наш погляд, зусім натуральны да перыяду да канца 5 – пачатку 6 ст. Разам з тым, аўтары ўлічылі сітуацыю, звязаную з утварэннем і існаваннем Польскага княства і ўключылі яго гісторыю ў асобны раздел “Беларускія землі ў рannіm сярэднявеччы (6 ст. – першая палова 13 ст.)”.

Перыядызацыя астайніх тамоў напрамую не звязваецца з пэўнымі эканамічнымі ўкладамі, а спрабуе быць прывязанай ці да гісторыі розных дзяржаўных утварэнняў, у якіх ўваходзіла Беларусь (другі том – 13 – 16 ст. – перыяд фарміравання і развіцця ВКЛ; трэці том – з канца 16 па 18 ст. уключна – беларускія землі ў часы Рэчы Паспалітай; чацвёрты том – з канца 18 ст. да каstryчніка 1917 г. – час знаходжання Беларусі ў складзе Расейскай імперыі); ці праста вызначаецца часавымі рамкамі (пяты том прысвячаны “гісторыі беларускага народу ў час намаганняў па стварэнні новага грамадства і ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны”; і апошні, шосты том прысвячаны паслявеннай гісторыі Беларусі). Тут больш прымальным падаецца прадэкларараваны Георгіем Штыхавым ў першым томе згаданай працы храналагічна-тэрэпаграфічны прынцып перыядызацыі (напрыклад “Беларусь у 9 – сярэдзіне 13 ст.”)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Гісторыя Беларусі ў шасці тамах. Том першы. Старажытная Беларусь. Мінск, 2000. С. 3.

<sup>2</sup> Тамсама. С. 8.

<sup>3</sup> Тамсама. С. 124.

Разам з тым, на наш погляд, для асвятлення гісторыі краіны можа быць ужыты не адзін, а некалькі прынцыпай перыядызацыі і нават усе вышэйгаданыя падыходы маюць права на існаванне. Галоўнае, каб гэтыя падыходы дазвалялі найбольш поўна адлюстроўваць гістарычныя працэсы і былі прынятыя большасцю гісторыкаў.

Зразумела, не выключаеца і аўтарская перыядызацыя. У якасці станоўчага прыкладу ў гэтым сэнсе можна назваць працу Генадзя Сагановіча “Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца 18 стагоддзя”<sup>4</sup>.

У адрозненне ад гісторыі ўвогуле, перыядызацыя эканамічнай гісторыі павінна быць заснована толькі на падставе тых гаспадарчых умоваў, падзеяў і з'яваў, якія адбываліся ў краіне (натуральна, з улікам таго, што адбывалася ў свеце). Відавочна, што з дапамogaю эканомікі ў нашай краіне вырашаліся шмат якія сацыяльныя і палітычныя справы, што дзяржава разумна рэгулявала і палітычнае і гаспадарчае жыццё. Натуральна і тое, што без моцнай эканомікі не маглі бы так доўга праіснаваць у атачэнні ваяўнічых суседзяў і Палацкае княства, і Вялікае Княства Літоўскае. Але раней эканамічную самабытнасць нашай краіны свядома ігнаравалі, прымяняшалі значнасць гаспадарчых рэформаў, якія праводзілі нашыя продкі, заніжалі ўзровень сацыяльна-еканамічнага развіцця, асабліва ў дачыненні да 15 – 18 ст. Так, без пошуку сапраўдных доказаў, у беларускай савецкай гістарыяграфіі сцвярджалася, што нармальная развіццё эканомікі Беларусі пачалося толькі з пачаткам будовы сацыялізму, таксама, як і тое, што любыя станоўчыя падзеі на нашай тэрыторыі ў перыяд да 1772 г. апрыёры былі немагчымы.

Адзінчын, што ў адносінах да Беларусі падобны падыход пачаў складвацца адразу пасля яе анексіі ў склад Расейскай імперыі, аў СССР ён пастаянна “удасканальваўся”. Яскравы прыклад таму – гаспадарчая харктарыстыка Беларусі сярэдзіны – другой паловы 18 ст., сцвярджэнні аб нібыта поўным эканамічным заняпадзе, гаспадарчым крызісе і, адсюль “неабходнасці, прагрэсіўнасці і гістарычнай справядлівасці” акупацыі тэрыторыі Беларусі і ўключэння яе ў склад Расейскай імперыі. У выніку ў гістарычныя працы ўводзіўся абавязковы тэзіс пра “выгоднасць” уключэння ў Расейскую імперию, якое прывяло да ўцягвання эканомікі Беларусі ў агульнарасейскую гаспадарчую сістэму, выхаду на ўсерасейскі рынак, што як-быццам дало значны штуршок для развіцця эканомікі. На самой жа справе перыяд ВКЛ адметныя якраз не заняпадам, а значным эканамічным уздымам. Гэты ўздым у многім вызначаўся разумнай эканамічнай палітыкай дзяржавы, якая, дарэчы, праводзілася пры значным зношенні процідзеянні. Гэтая палітыка знайшла сваё адлюстраванне ў працы Скарбавай камісіі ВКЛ, рэфарматарскай дзеянасці Антонія Тызенгаўза, стварэнні збалансаванай сістэмы шляхоў зносін, як сухагутных, так і водных і г.д. У выніку, ў гэты час не толькі ўмацаваўся ўнутраны рынак, але Беларусь ізноў стала адным з асноўных паставшчыкоў збожжа ў

<sup>4</sup> Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст.: Мінск, 2001.

Еўропу. Далучэнне ж да Расейскай імперыі закрыла для Беларусі выхад на традыцыйны для яе єўрапейскі рынак, што зусім не спрыяла развіццю эканомікі. Падобна гэтаму, больш чым станоўчыя вынікі вялікай аграрнай рэформы 16 ст. у савецкай гісторыяграфіі аб'вязваліся міфам. Але на самой справе ў многім менавіта з-за выдатных вынікаў рэформы адбыўся феномен 16 ст. – “залатага веку” ў гісторыі Беларусі. Толькі заможная краіна могла выдаткоўваць велізарныя сродкі на адукацыю, науку, культуру.

Выснова можа быць адна – уласную гісторыю трэба разглядаць толькі з уласных нацыянальных пазіцый. Важным у гэтым кантэксле ёсьць і перыядызацыя, таму што правільна выбраныя перыяд і праблема даследавання (і нават правільна сформуляваная назва перыяду ці яго часткі) практычна ва ўсіх выпадках упłyваюць (апасрэдавана ці непасрэдна) на вынікі науковай працы.

Разглядаючы праблемы перыядызацыі гаспадарчай гісторыі Беларусі нельга абыйтсі ўвагай калектыўную працу “Эканамічная гісторыя Беларусі”, якая выйшла пад агульнай рэдакцыяй прафесара В.І.Галубовіча<sup>5</sup>. Праца гэтая, напісаная на аснове напрацовак беларускіх гісторыкаў, дапушчана Міністэрствам адукацыі краіны ў якісці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных установаў, выходзіла некалькі разоў дастаткова вялікімі тыражамі і аказвае вялікі ўплыў не толькі на ўспрыманне гаспадарчага вопыту нашых продкаў, але і на вывучэнне гісторыі краіны, таму што эканамічна гісторыя з’яўляецца ў некаторых тэхнічных ВНУ адзіным предметам, які разглядае мінулае Беларусі. Несумненна і тое, што гэтая праца з’яўляецца на сёння вызначальнай і ў перыядызацыі эканамічнай гісторыі Беларусі. Іншых падыходаў, ці спробаў агульнай перыядызацыі эканамічнай гісторыі Беларусі нам выявіць не ўдалося.

Пытанню перыядызацыі эканамічнай гісторыі Беларусі ў гэтай працы адведзена значная ўвага і відаць, што падыходы да перыядызацыі паступова мяняюцца ў бок удасканалення ад выдання давыдання. Так, разглядаючы станоўчыя і адмоўныя бакі двух падыходаў да праблемы перыядызацыі эканамічнай гісторыі – “фармацынага” (заснаванага на марксісцкай тэорыі змены грамадска-еканамічных фармацый) і “цывілізацыйнага”, дзе гісторыя грамадства разглядаецца як адзінэ агульная плынь, для якой характэрнай з’яўляецца пераемнасць і паслядоўнасць ва ўсіх сферах, з улікам чалавечага вымярэння ў гісторыі, яго дасягненняў у эканоміцы, палітыцы, науцы і культуры аўтары паспрабавалі даць максімальна аб’ектыўны аналіз аднаго і другога падыходаў.

Так, у апошнім (2001 г.) выданні “Эканамічнай гісторыі Беларусі” аўтары, на наш погляд, слушна прыйшлі да высновы аб tym, “што інфармацыйны і цывілізацыйны падыходы да гісторыі маюць усе права на далейшае існаванне, натуальна дапаўняючы адзін аднаго. У спалучэнні яны даюць агульную аб’ектыў-

<sup>5</sup> Эканамічная гісторыя Беларусі. Вычэбны дапаможнік. Выд. 2-е. Мінск, 1996.

ную і ў той жа час прадметна дакладную карціну развіцця сусветнай гісторыі, хада якога залежала (і залежыць) ад геаграфічных, тэхналагічных, эканамічных і ідэалагічных прычын і фактараў<sup>6</sup>.

Разам з тым, падаецца, што да перыядызацыі ўласна эканамічнай гісторыі Беларусі аўтары падышлі некалькі схематычна, не ўлічывшы поўнасцю беларускіх рэалій і выказаных імі самім папярэдніх меркаванняў аб падыходах да перыядызацыі.

Так, уся эканамічна гісторыя Беларусі аўтарамі падзелена на 18 перыядоў (этапаў), якія ў сваю чаргу ўваішлі ў два раздзэлы. Перыядызацыя ў першым раздзеле заснавана на “фармацыйным” падыходзе: 1) гаспадарчая дзейнасць людзей на тэрыторыі Беларусі ў першабытную эпоху (100 тыс. гадоў да н.э. – 5 ст. н.э.); 2) гаспадарка беларускіх зямель у перыяд разлажэння першабытнаабшчыннага ладу і зараджэння феадальных адносін (6 – 8 ст.); 3) станаўленне раннефеадальнай эканомікі на тэрыторыі Беларусі ў 9 – першай палове 13 ст.; 4) развіццё і ўмацаванне феадальнай гаспадаркі беларускіх земляў у другой палове 13 – першай палове 17 ст.; 5) эканамічнае становішча Беларусі ў часы позняга феадалізму (другая палова 17 – 18 ст.); 6) эканоміка Беларусі ў перыяд разлажэння феадальнай-прыгонніцкага ладу і зараджэння капіталістычных адносін (першая палова 19 ст.); 7) станаўленне капіталістычнай эканомікі Беларусі ў другой палове 19 ст.; 8) народная гаспадарка Беларусі ў парэформенны перыяд (60-90-я гг. 19 ст.); 9) эканамічнае развіццё Беларусі ў пачатку 20 ст. (1900 – 1913 г.).

На наш погляд, гэта даволі збалансаваны падыход да перыядызацыі эканамічнай гісторыі Беларусі да пачатку 20 ст. Тым больш, што для кожнага перыяду аўтары падаюць унутраную (хоць часта значна спрошчаную і не зусім дакладную) перыядызацыю.

Так, напрыклад, 5 перыяд – “Эканамічнае становішча Беларусі ў часы позняга феадалізму (другая палова 17 – 18 ст.)” уключае ў сябе наступныя падперыяды: “Эканамічны заняпад Беларусі ў другой палове 17 – першай палове 18 ст.”; – “Эканамічны ўздым на Беларусі ў другой палове 18 ст.”; “Сацыяльна-еканамічнае значэнне далучэння Беларусі да Расеі”. Адзначым, што да гэтага далучэння эканоміка Беларусі развівалася не зусім так, як вызначана аўтарамі. Пасля эканамічнага заняпаду сярэдзіны – другой паловы 17 ст. прыйшоў час гаспадарчага аднаўлення. Новы заняпад быў звязаны з Паўночнай вайной 1700 – 1721 г., пасля яго ізноў прыйшоў перыяд гаспадарчай адбудовы. Заўважым таксама, што больш правільна было б пісаць не “сацыяльна-еканамічнае значэнне далучэння Беларусі да Расеі”, а “сацыяльна-еканамічныя вынікі (із наступствы) далучэння Беларусі да Расейскай імперыі” (на гэты конт мы выказваліся вышэй).

Другі раздзел эканамічнай гісторыі Беларусі (з пачатку 20 ст. да сённяшняга дня) пабудаваны, у асноўным, па палітычных прыкметах таго ці іншага перыяду:

<sup>6</sup> Экономическая история Беларуси. Учебное пособие. Минск, 2001. С. 14.

- 10) эканоміка беларускіх зямель падчас войнаў і рэвалюцыі (1914 – 1920 г.); 11) гаспадарчае развіццё Беларусі ў гады Новай эканамічнай палітыкі (1921 – 1927 г.); 12) эканамічнае развіццё Беларусі ў гады першых пяцігодак і ўсталявання таталітарнага рэжыму (1928 – чэрвень 1941 г.); 13) эканоміка Заходніяй Беларусі ў складзе Польшчы; 14) эканоміка Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941 – 1945 г.); 15) аднаўленне і развіццё эканомікі рэспублікі ў пасляваенныя гады (1946 – 1950 г.); 16) народная гаспадарка Беларусі ў 50-я–60-я г.; 17) эканоміка Беларусі ў 70-я – першай палове 80-х г., нарастанне крызісных з'яваў; 18) эканоміка Беларусі ў перыяд радыкальных пераўтварэнняў і дзяржаўнага суверэнітэту.

Прапанаваная перыядызацыя эканамічнай гісторыі Беларусі 20 ст. уяўляе пэўную цікавасць, заўважна імкненне аўтараў адыйсці ад ранейшых стандарттаў, калі ўсе гісторычныя і эканамічныя з'явы прыпісваліся дзеянасці камуністычнай партыі, а эканамічнай гісторыі дзялілася на пяцігодкі, якія таксама пачыналіся з “рашэнняў партыі”. Разам з тым, заўважна, што ў некаторых момантах аўтары не змаглі адмовіцца ад старых падыходаў да перыядызацыі гаспадарчай гісторыі Беларусі. Так, цэлы раздзел прысвячаны новай эканамічнай палітыцы (1921-1927г.). Але ж для Беларусі гэты час больш адметны Рыжскім мірам 1921 г. і падзелам яе тэрыторыі паміж Польшчай і Савецкай Расеяй, уплывам гэтих падзеяў на развіццё яе эканомікі. Успомнім, што Савецкая Беларусь у выніку захопніцкай палітыкі ўсходняга суседа ў гэты час займала усяго 59,6 тыс. кв. км. і складалася з 6 паветаў Менскай губерні (Бабруйскага, Мазырскага, Слуцкага, Ігуменскага, Барысаўскага і Менскага). Ці не ігнаруеца такой перыядызацыіяй уласнабеларуская гісторыя і ўласнабеларускія проблемы? Ці не падмяняеца тут гісторыя Беларусі гісторыяй Расеі, або гісторыяй Савецкага Саюза?

Прыблізна тое ж можна сказаць і пра раздзел 10 “Эканоміка беларускіх зямель пад час войнаў і рэвалюцыі (1914 – 1920 г.)”. Выклікае цікавасць яго ўнутраная перыядызацыя: “Першая сусветная вайна і сацыяльна-еканамічная палітыка Часовага ураду”; “Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі і першыя сацыяльна-еканамічныя пераўтварэнні”; “Становішча гаспадаркі Беларусі ў гады грамадзянскай вайны. Палітыка “ваеннага камунізму”. А ці былі ў нас тия “пераўтварэнні”? Можа з беларускага боку больш правільна было б напісаць “Беларусь у час нямецкай акупацыі і савецка-польскай вайны”? Пря якую грамадзянскую вайну у Беларусі можна гаварыць? Не было ў Беларусі усяго таго, што было ў Савецкай Расеі. Так як няма падставаў пісаць і пра палітыку “ваеннага камунізму” ў Беларусі ў 1918 – 1919 г. Тут можна толькі гаварыць аб спробах прымянянення гэтай палітыкі на часова занятых Чырвонай арміяй тэрыторыях і адпаведнай рэакцыі насельніцтва.

Такім чынам, да перыядызацыі эканамічнай гісторыі Беларусі поўнасцю можна аднесці ўсе заўвагі і рэкамендацыі, якія тычыліся перыядызацыі гісторыі Беларусі ўвогуле. Равам з тым пры выкладанні гісторыі гаспадаркі павінна ставіцца некалькі іншая мэта – праз эканамічную гісторыю, гісторыю ўласных разфор-

маў пакаваць гісторыю развіція нашай дзяржавы. Тут і адміністрацыйная і гаспадарчая рэформа 16 ст., і аднаўленчыя рэформы сярэдзіны 17 – пачатку 18 ст., і рэформы сярэдзіны 18 ст. (агарнава і мануфактурная рэформа А. Тызенгаўза, план на ўмацаванне ўнутранага рынку і інш.) і іншыя гаспадарчыя і палітычныя падзеі на нашай тэрыторыі. Мы перакананыя, што пры вывучэнні эканамічнай гісторыі Беларусі ўсе падзеі павінны разглядацца з беларускага пункту гледжання і толькі тады могуць быць зроблены правільныя высновы ў адносінах да ацэнкі стану і перспектываў гаспадарчага развіція, ў тым ліку і ў дачыненні да перыядызацыі. Са свайго, беларускага боку мы павінны таксама разгледзець упłyў палітычных падзеяў, асабліва ў 20 ст. (Бярэсце, Рыга, НЭП, эканамічная галітка Масквы) на эканамічнае развіціе Беларусі.

Не адмаўляючы поўнасцю тыя падыходы да перыядызацыі эканамічнай гісторыі Беларусі, якія ўжо шырока распаўсюдзіліся, лічылі б неабходным у перспектыве больш “прыязмліць” яе на беларускую глебу. Магчымым выйсцем магло быць захаванне ў прынцыпе ўжываемай агульнай перыядызацыі (названыя 18 перыядам з познімі ўдакладненнямі), але з радыкальнай беларускай унутранай перыядызацыяй, заснаванай, па магчымасці, на беларускіх падзеях.

Натуральная, што гэта толькі асобныя меркаванні, выкліканыя ў значнай ступені падыходамі да перыядызацыі гаспадарчай гісторыі Беларусі аўтараў вучэбнага дапаможніка “Эканамічная гісторыя Беларусі”.

### **Пытанні да В.Голубева**

*Алег Латышонак (Беласток):* Я доўга шукаў у беларускай літаратуры до-казаў ды прыкладаў сапраўднага далучэння Беларусі да расейскага рынку, але не знайшоў аніводнага. Дык мне здаецца, пасля далучэння да Расеі Беларусь далей жыла б з гэтага экспарту збожжа.

*Генадзь Семяничук (Гародня):* Ці эканамічная гісторыя нашай краіны можа быць падставай перыядызацыі і палітычнай, і культурнай гісторыі? Як спалучыць перыядызацыю палітычную і перыядызацыю эканамічную?

### **Адказы В.Голубева**

*Адказ А.Латышонку:* -У другой палове 18 ст. у выніку рэформаў Тызенгаўза, у першую чаргу, дзяржаварэзка павялічыла вытворчасць збожжа. Яно прадавалася ў Эўропу, дзе кошты на яго рэзкавыраслі. Калі далучылі да Расеі, там ужо было танные курскае і казахстанскае збожжа. І потым вельмі хутка пабудавалі чыгунку Курск–Гомель–Пінск. Сапраўды наша эканоміка была адлучаная ад еўрапейскага рынку.

На сутнасці пасля 1772 г. на ўсходній Беларусі ўсё заставалася так, як і было, акрамя таго, што пачалі рубіць лес і вывозіць яго ў Расею. Пасля астагніх падзелаў Рэчы Паспалітай наша сельская гаспадарка, якая складала аснову эканомікі, пера-

стала вырабляць збожжа для продажу ў Еўропу, таму што туды паехала больш таннае расейскае збожжа. Нашае збожжа, якое не магло канкураваць у Еўропе з расейскім, пачалося перарабляцца нагарэлку. Амаль пры кожным маёнтку ствараюцца бровары. З'явіўся нават тэрмін “белае віно”. З ім мы пачалі выходзіць на расейскі рынак. І гэтая тэндэнцыя працягвалася да 1915 ці 1914 г., калі быў уведзены сухі закон у Рассейскай імперыі. Нічога не магу сказаць пра прамысловасць, таму што яе, па сутнасці, тады не было.

*Адказ Г. Семянчуку:* Думаю, што асновай для перыядызацыі павінна быць палітычная гісторыя. Але ёсьць моманты, дзе эканамічныя і палітычныя фактары будуть узаемадзеянічаць і ўзаемадапаўняцца. Я пагаджаюся з тэзісам Святланы Сяльверставай, што агульная перыядызацыя не можа быць, павінна быць галіновая перыядызацыя. У даследаванні адной проблемы кожны аўтар мае права на сваю перыядызацыю, калі ён яе добра аргументуе і дакажа. Перыядызацыя культуры можа быць заснаваная на культурных дасягненнях, эканамічна – на эканамічных дасягненнях і зменах. Таксама і ў астатніх галінах.

*Рэпліка Андрэя Кіштымава (Менск):* Полностью согласен с Валентином Голубевым в том, что предыдущие периодизации экономической истории, сколько бы их не было, сегодня не работают. Следовательно, нам нужны новые периодизации. С тем, что предлагается в данном случае в качестве новых периодизаций я не согласен. Когда мы говорим об истории экономики, не следует забывать, что есть очень хорошие мировые модели. Например, вся история делится на аграрное общество и индустриальное общество. И тогда мы имеем два громаднейших периода: аграрной экономики и индустриальной экономики. А между ними находится важнейший водораздел под названием индустриализация. Здесь мы можем спорить, когда она началась в Беларуси, из чего эта индустриализация состояла. И тогда снимутся все вопросы, о которых только что шла достаточно оживленная дискуссия.

Например, вопрос о том, стоило ли после разделов Речи Посполитой дальше развивать зерновой рынок Беларуси? А зерновой рынок, между прочим, рухнул. Не только у нас, но и, например, во Франции, потому что в 1819 г. в Европу начался наплыв аргентинского, канадского зерна. Виновата не Российской империя. Российский рынок испытал тот же самый кризис, что и Беларусь, только на 50 лет позже. Беларуское зерно действительно перестало быть востребованным.

Для экономики в этом нет ничего страшного. Отживаёт старая модель или система, на смену ей приходит новая. Во всероссийский рынок мы стали втягиваться сначала через систему водных путей (не следует забывать о интенсивности их строительства. Из семи искусственных водных путей Российской империи пять были на территории Беларуси), а затем с помощью железных дорог. Разве это плохо, втягивание в какой-то другой рынок? Значит нужно производить что-то другое, что будет иметь спрос. И начали это производить.

Я могу сказать, что индустриализация в Беларуси началась в условиях Российской империи, а не со сталинских пятилеток. Мы можем спорить о начальном этапе, Довнар-Запольский например говорит, что это 60-е годы, а Цвикевич называет 80-е годы 19 в. Этот период индустриализации продолжался вплоть до последнего десятилетия существования СССР. Сегодня мы переживаем период деиндустриализации. Его переживают или уже пережили все страны.

Может внутри этих громадных трёх намеченных мной периодов (аграрная экономика, индустриальная экономика, деиндустриализация) действительно можно выделять другие этапы. И это будет настоящая периодизация, присущая только истории экономики или экономической истории.

*Валянцін Голубеў:* Мне здаецца, выступление сп. Кіштымава – класічная спроба падмяніць адно паняцце другім. Таксама можна сказаць, што калі б не было перамогі ў II Сусветнай вайне, то зараз у нас развівалася б німецкая сістэма эканомікі. 50 гадоў у эканоміцы – гэта вельмі вялікі перыяд. Сярэдзіна – другая палова 18 ст. адзначалася велізарнейшымі попытамі на хлебу Еўропе. І якраз пасля рэформы Тызенгаўза хлеб з Беларусі пайшоў туды. На Беларусь паступалі вялікія прыбылкі і, магчыма, тое будаўніцтва мануфактур, якое адбывалася пры дапамозе сродкаў ад продажу зборжжа ў Еўропу, прывяла б да нечага новага ў прамысловасці. У Еўропе ўжо адбываўся прымысловы пераварот, і хутчэй за ўсё, гэта прыйшло б на тэрыторыю Беларусі.